

English	
IMPORTANT RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY	
The gazebo must be secured to the ground.	
Remove any accumulated snow on the roof.	
During off-season or windy conditions, always remove lower roof panels and store them indoors.	
In case of extreme weather conditions, disassemble the gazebo and store it indoors.	
Do not place any unattended heat source inside or in close proximity to the gazebo.	
Do not position the gazebo directly adjacent to buildings, close to powerlines or near roads. Always check your local building codes and regulations.	

Deutsch	
WICHTIG: AUFMERKSAM LESEN, FÜR SPÄTER AUFHEBEN.	
Der Pavillon muss am Boden befestigt werden.	
Schnee, der sich auf dem Dach angesammelt hat, entfernen.	
Während der Nebensaison oder bei windigen Bedingungen immer die unteren Dachpaneele abnehmen und drinnen aufbewahren.	
Bei extremen Wetterbedingungen den Pavillon demontieren und drinnen aufbewahren.	
Keine unbeobachteten Wärmequellen im oder in direkter Nähe zum Pavillon aufstellen.	
Den Pavillon nicht direkt an Gebäude, in Nähe von Stromleitungen oder Straßen aufstellen. Immer die lokale Bauordnung und andere lokale Vorschriften nachprüfen.	

Français	
IMPORTANT. A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT	
La tonnelle doit être fixée au sol.	
Retirez toute neige accumulée sur le dessus.	
Hors saison ou en cas de vent, retirez toujours les pans inférieurs pour le ranger à l'intérieur.	
En cas d'intempéries, démontez la tonnelle pour la ranger à l'intérieur.	
Ne laissez pas de source de chaleur sans surveillance sous la tonnelle ou à proximité.	
Ne placez pas la tonnelle près d'un bâtiment, d'une ligne électrique ou d'une route. Vérifiez toujours la réglementation locale.	

Nederlands	
BELANGRIJK, BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: ZORGVULDIG DOORLEZEN	
De partytent moet in de grond worden vastgezet.	
Verwijder alle opgehoopte sneeuw op het dak.	
Verwijder in de winter of als het hard waait altijd de onderste dakpanelen en sla ze binnen op.	
Bij extreme weersomstandigheden de pergola monteren en binnen opbergen.	
Plaats geen onbeheerde warmtebron in of in de buurt van het tuinhuisje.	
Plaats de pergola niet direct naast gebouwen, dicht bij hoogspanningskabels of in de buurt van wegen.	
Controleer altijd de lokale bouwvoorschriften en voorschriften.	

Dansk	
VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT.	
Pavillonen skal fastgøres til jorden.	
Fjern evt. opsamlet sne fra taget.	
Uden for sæsonen eller i stormvejr skal du altid fjerne de nederste tagpaneler og opbevare dem indendørs.	
I tilfælde af ekstreme vejrforhold skal pavillonen skilles ad og opbevares indendørs.	
Placer ikke varmekilder uden opsyn i eller i nærheden af pavillonen.	
Placer ikke pavillonen direkte i nærheden af bygninger, højspændingsledninger eller veje. Tjek altid de lokale byggevedtægter og regler.	

Íslenska	
MIKILVÆGT AÐ GEYMA TIL AÐ LEITA TIL SÍÐAR: LESIÐ VEL	
Festa þarf garðskálann við jörðina.	
Fjarlægðu snjó af þakinu.	
Fjarlægðu neðri þakplöturnar og geymdu þær innandyra á veturna og þegar það er vindasamt.	
Ef von er á óveðri þarf að taka garðskálann niður og geyma innandyra.	
Ekki hafa hitagjafa í eða nálægt garðskálanum án eftirlits.	
Ekki staðsetja garðskálann nálægt byggingum, raflínu eða götu. Kynntu þér ávallt staðbundnar byggingarreglur og reglugerðir	

Magyar	
FONTOS MEGŐRIZNI: FIGYELMESEN OLVASD EL!	
A pavilont a talajhoz kell erősíteni.	
Mindig seperd le a tetőn felgyűlt havat.	
Ha vége a nyári időszaknak vagy szeles az idő, vedd le az alsó tetőpaneleket és tárold őket beltéren.	
Extrém időjárás esetén szereld szét a pavilont és tárold beltéren.	
Ne hagyd felügyelet nélkül bármiféle hőforrást a pavilon belsejében vagy annak közvetlen közelében.	
Ne helyezd a pavilont egy épület mellé közvetlenül, illetve elektromos vezetékek vagy utak közelébe.	
Mindig ellenőrizd a helyi szabályozásokat.	

Slovensky	
DÔLEŽITÝ DOKUMENT. UCHOVAJTE PRE BUDÚCNOSŤ. POZORNE PREČÍTAJTE.	
Altánok musí byť pripevnený k zemi.	
Zo strechy odstráňte akýkoľvek nahromadený sneh.	
Mimo sezóny alebo počas veterných podmienok vždy odstráňte spodné strešné panely a uložte ich vo vnútri.	
V prípade extrémnych poveternostných podmienok altánok rozložte a uložte do interiéru.	
Do altánku ani do jeho tesnej blízkosti neumiestňujte žiadny zdroj tepla bez dozoru.	
Neumiestňujte altánok priamo pri budovách, v blízkosti elektrického vedenia alebo v blízkosti ciest.	
Vždy si kontrolujte miestne stavebné predpisy.	

Česky	
PONECHTE SI PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ	
Altán musí být připevněn do země.	
Odstraňte ze střechy veškerý nahromaděný sníh.	
Mimo sezónu nebo za větrných podmínek vždy odstraňte spodní střešní panely a uložte je uvnitř.	
V případě extrémních povětrnostních podmínek altán rozeberte a uložte jej uvnitř.	
Do altánu ani do jeho těsné blízkosti neumísťujte žádný bezobslužný zdroj tepla.	
Neumísťujte altán přímo do blízkosti budov, do blízkosti elektrického vedení nebo do blízkosti silnic. Vždy zkontrolujte místní stavební a další patřičné předpisy.	

Español	
IMPORTANTE, GUARDAR PARA CONSULTAR EN EL FUTURO: LEER DETENIDAMENTE	
El cenador se debe fijar al suelo.	
Retira la nieve que se haya acumulado en el techo.	
En invierno o cuando haga mucho viento, retira los paneles inferiores del techo y guárdalos dentro.	
En caso de condiciones meteorológicas extremas, desmonta el cenador y guárdalo en el interior.	
No dejes ninguna fuente de calor dentro o cerca del cenador sin supervisión.	
No coloques el cenador justo al lado de edificios, junto a tendidos eléctricos o cerca de carreteras.	
Consulta siempre las normativas y las normas de construcción locales.	

Italiano	
IMPORTANTE! LEGGI ATTENTAMENTE E CONSERVA PER ULTERIORI CONSULTAZIONI.	
Il gazebo deve essere fissato al terreno.	
Rimuovi l'eventuale neve accumulata sul tetto.	
Durante la stagione invernale o in presenza di vento rimuovi sempre i pannelli inferiori del tetto e conservali in un ambiente interno.	
In caso di condizioni atmosferiche estreme, smonta il gazebo e conservalo in un ambiente interno.	
Non collocare fonti di calore non sorvegliate all'interno o nelle vicinanze del gazebo.	
Non posizionare il gazebo accanto a edifici o vicino a linee elettriche o strade. Controlla sempre le specifiche e le normative edilizie locali.	

Polski	
WAŻNE. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAJ UWAŻNIE	
Altankę należy przymocować do podłoża.	
Usuwać nagromadzony na dachu śnieg.	
W okresie poza sezonem lub podczas wietrzną pogodą należy zawsze zdejmować dolne panele dachowe i przechowywać je w pomieszczeniu.	
W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych altanę należy zdemontować i przechowywać w pomieszczeniu.	
Nie umieszczaj żadnych źródeł ciepła bez nadzoru wewnątrz lub w pobliżu altany.	
Nie ustawiaj altany bezpośrednio przy budynkach, w pobliżu linii energetycznych lub w pobliżu dróg. Zawsze sprawdzaj lokalne regulacje i przepisy budowlane.	

Portugues	
IMPORTANTE GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA: LER ATENTAMENTE	
Deve fixar-se a pérgula ao chão.	
Remova a neve acumulada em cima.	
Durante o inverno ou quando fizer muito vento, remova sempre os painéis inferiores da cobertura e guarde-os num local abrigado.	
Em condições atmosféricas extremas, desmonte a pérgula e guarde-a num local abrigado.	
Não coloque qualquer fonte de calor dentro ou perto da pérgula sem supervisão.	
Não coloque a pérgula junto a edifícios, perto de linhas de alta tensão ou junto a estradas. Consulte sempre as regulamentações locais.	

Româna	
IMPORTANT! Citește cu atenție și păstrează pentru referințe ulterioare.	
Pavilionul trebuie fixat la sol.	
Curăță orice zăpadă acumulată pe acoperiș.	
În extrasezon sau în condiții de vânt, scoate întotdeauna panourile inferioare ale acoperișului și depozitează-le în interior.	
În caz de condiții meteorologice nefavorabile, dezasamblează pavilionul și depozitează-l în interior.	
Nu așeza nicio sursă de căldură nesupravegheată în interiorul sau în apropierea pavilionului.	
Nu așeza pavilionul direct lângă clădiri, în apropierea liniilor electrice sau lângă drumuri.	
Consultă întotdeauna codurile și reglementările locale privind construcțiile.	

Svenska	
VIKTIGT, SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK: LÄS NOGGRANT	
Paviljongen måste säkras i underlaget.	
Ta bort snö som samlats på taket.	
Under lågsäsong och vid kraftig bläst, ta alltid bort de nedre takpanelerna och förvara dem inomhus.	
Vid extrema väderförhållanden, montera isär paviljongen och förvara det inomhus.	
Placera inte någon obehakad varmekälla i eller i närheten av paviljongen.	
Placera inte paviljongen i direkt anslutning till byggnader, nära elledningar eller vägar. Kontrollera alltid lokala byggregler och föreskrifter.	

Türkçe	
ÖNEMLİ! İLERİYE KAYDETMEK İÇİN OKUYUNUZ!	
Altan mutlaka zemine sabitlenmelidir.	
Çatıdan her türlü kar ve buz temizliği yapılmalıdır.	
Yaz veya fırtınalı dönemlerde altanın alt kısımlarını mutlaka indiriniz ve güvenli bir şekilde saklayınız.	
Ekstremler hava koşullarında altanınızı söküp güvenli bir şekilde saklayınız.	
Altanınızı hiçbir ısı kaynağına, özellikle elektrikli cihazlara veya yolların yakınına koymayınız.	
Altanınızı binalara, elektrik hatlarına veya yollara yakın kurmayınız. Yerel yönetmelikler ve düzenlemeleri mutlaka kontrol ediniz.	

Українська	
ВАЖЛИВО! ЗАБЕЗПЕЧІТЬСЯ НА МАЙБУТНЄ ВИКОРИСТАННЯ: ЧИТАЙТЕ УВАЖНО	
Альтанку потрібно закріпити до ґрунту.	
Знімайте сніг та лід з даху.	
У низький сезон або при сильному вітрі завжди знімайте нижні панелі даху та зберігайте їх у приміщенні.	
У екстремальних погодних умовах розберіть альтанку та зберігайте її окремо.	
Не розміщуйте альтанку поруч з будь-яким джерелом тепла, особливо електричними приладами.	
Не розміщуйте альтанку поруч з будівлями, лініями електропередач або дорогами. Завжди перевіряйте місцеві вимоги та норми.	

Български	
ВАЖНО! ЗАПАЗИТЕ СЕ ЗА БЪДУЩЕ ИЗПОЛЗВАНЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО	
Алтанът трябва да бъде закрепен за земята.	
Премахнете снега и леда от покрива.	
По време на ниския сезон или при силен вятър винаги сваляйте долните панели на покрива и съхранявайте ги в помещение.	
При екстремни метеорологични условия разберете алтанът и съхранявайте го отделно.	
Не поставяйте алтанът близо до източник на топлина, особено електрически уреди.	
Не поставяйте алтанът близо до сгради, електрически кабели или пътища. Винаги проверявайте местните изисквания и нормативи.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

Беларуская	
ВАЖНА! ЗАПЯЧАТКА ПРА НАВАЖНАЕ ВYКАРЫТА: ЧYТАЙТЕ АУВАЖНА	
Алтан павiнн трэба замацаваць да зямлi.	
Знямайце снег і лед з даху.	
У перыяд нізкай сезону або пры моцным вятры заўсёды здымайце ніжнія панелі даху і заховайце іх у памяшканні.	
У экстрэмальных умовах надвор'я разбірайце алтан і заховайце яго асобна.	
Не размяшчайце алтан блізка да крыніцы цяпла, асабліва электрычных прыбораў.	
Не размяшчайце алтан блізка да будынкаў, электрычных кабеляў або дарог. Заўсёды праверце мясцовыя патрабаванні і нормы.	

